

Рэсурсы ПЦПІ

Рэсурсы публічнага цэнтра прававой інфармацыі

Публічны цэнтр прававой інфармацыі дае грамадзянам свабодны доступ да прававой інфармацыі, якая змяшчаецца ў дзяржаўных інфармацыйных рэсурсах: інфармацыйна-пошукавай сістэме «ЭТАЛОН», інтэрнэт-рэсурсах прававой тэматыкі, друкаваных і электронных выданнях.

Электронныя рэсурсы:



Інфармацыйна-пошукавая

сістэма

«ЭТАЛОН» – дзяржаўны інфармацыйна-прававы рэсурс, які фарміруецца Нацыянальным цэнтрам прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Дазваляе атрымаць хуткі доступ да эталоннай прававой інфармацыі ад першакрыніцы, інфармацыі правапрымяняльнага характару, уключаючы рашэнні судаў і наглядных органаў, формаў юрыдычных дакументаў, а таксама да іншай найбольш запатрабаванай і карыснай інфармацыі: навінаў заканадаўства, даведнікаў, слоўнікаў юрыдычных тэрмінаў і азначэнняў і інш.

Тэксты ўсіх прававых актаў, якія змяшчаюцца ў банках даных у складзе ІПС «ЭТАЛОН», прадстаўлены ў актуальным стане.

У складзе інфармацыйна-пошукавай сістэмы «ЭТАЛОН» распаўсюджваюцца:

- **копія эталоннага банка даных прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь** (уключае банкі даных “**Заканадаўства Рэспублікі Беларусь**”, “**Рашэнні органаў мясцовага кіравання і самакіравання**”, “**Міжнародныя дагаворы**”);

- **банкі даных: “Судовая практыка”, “Формы дакументаў”, “Правапрымяняльная практыка”;**

- **тэматычныя банкі даных** - падборкі прававых актаў, сістэматызаваныя па найбольш актуальных пытаннях працоўнага права, спартыўнага права, адміністрацыйных працэдур, прафсаюзнага руху, еўразійскай эканамічнай інтэграцыі, прадпрымальніцтва, адукацыі, ідэалогіі, інфарматызацыі, а таксама кадравым і бухгалтарскім пытаннях, пытаннях прававой рэгламентацыі парадку фарміравання, кампетэнцыі, арганізацыі дзейнасці дзяржаўных органаў і арганізацый, органаў судовай улады і органаў пракуратуры і інш.


Дзяржаўныя інтэрнэт-рэсурсы прававой тэматыкі:



- **Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь (www.pravo.by)** - асноўны дзяржаўны інтэрнэт-рэсурс у галіне права і прававой інфарматызацыі. Адзіная крыніца афіцыйнага апублікавання прававых актаў Рэспублікі Беларусь. Змяшчае прававую інфармацыю, а таксама навукова-практычную, вучэбную, даведачную і іншую інфармацыю ў галіне права і прававой інфарматызацыі.



- **Сайт «ЭТАЛОН-ONLINE» (www.etalonline.by)** - самы аператыўны і найбольш прасты ў Беларусі спосаб атрымання актуальнай эталоннай прававой інфармацыі, якая абнаўляецца ў рэжыме рэальнага часу па меры ўключэння дакументаў у эталонны банк даных Рэспублікі Беларусь. Доступ да тэкстаў дакументаў на перыяд ад сутак да года ажыццяўляецца па ідэнтыфікатарам карыстальніка (лопгін, пароль) як на сайце, так і з дапамогай бясплатнай мабільнай праграмы для планшэтаў і смартфонаў на базе Android і iOS.



- **Прававы форум Беларусі (www.forumpravo.by)** - інтэрактыўная пляцоўка для зносін наведвальнікаў сайта і спецыялістаў па прававых пытаннях. Асноўная мэта - растлумачэнне спецыялістамі пытанняў у галіне права, абмен прававым вопытам, абмеркаванне заканадаўства і практыкі яго прымянення, прадастаўленне кожнаму магчымасці выказаць сваё меркаванне.



- **Дзіцячы прававы сайт (www.mir.pravo.by)** - рэсурс для дзяцей і падлеткаў, які дапаможа ім атрымаць прававыя веды, даведацца пра заканадаўства Рэспублікі Беларусь і іншых краін, сваіх правах і абавязках ў цікавай гульнявой форме.

Друкаваныя выданні:

- Перыядычныя і непэрыядычныя афіцыйныя друкаваныя выданні НЦПІ:
 - Канстытуцыя і кодэксы Рэспублікі Беларусь;
 - Зборнікі нарматыўных прававых актаў і каментарыі заканадаўства;
 - Серыя «Прававая бібліятэка НЦПІ»;
 - Збор прававых актаў «Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь»;
- Перыядычныя і непэрыядычныя выданні прававой тэматыкі

Паслугі ПЦПІ

Паслугі публічнага цэнтра прававой інфармацыі

Бясplatныя:

- прадастаўленне доступу да эталоннай прававой інфармацыі;
- прадастаўленне поўнай інфармацыі пра інфармацыйныя рэсурсы ПЦПІ;
- кансультацыйная дапамога ў пошуку крыніц прававой інфармацыі;
- выдача дакументаў з фонду ПЦПІ для часовага карыстання.

Платныя:

- пошук прававой інфармацыі ў базах дадзеных;
- раздрукоўка прававой інфармацыі з электроннай базы даных на прынтэры;
- ксеракапіраванне дакументаў;
- сканіраванне дакументаў;
- запіс прававой інфармацыі з электроннай базы даных на электронны носьбіт;
- выдача літаратуры прававой тэматыкі на дом з камерцыйнага фонду і фонду чытальнай залы.